

Падарожжа ў іншае вымярэнне

Старажытныя замкі і зачараўянныя рэчы, гістарычныя персанажы і патаемныя мясціны, перанясенне ў іншы час, прывіды з таго свету і пярэваратні-ваўкалакі, ведзьмары — ці магчыма апісаць усё, на што здольна фантазія пісьменніка Лаўрэна Юрагі?..

Нядайна пабачыла свет кніга Лаўрэна Юрагі «Замак з люстронай залай» (2021, Выдавецкі дом «Звязда»). Вельмі сімвалічна, што час яе выдання супаў з 30-гадовым юбілеем стварэння Юрагам першага паўнрафматнага апавядання «Партрэт» (1991), якое было надрукавана ў 1992 годзе ў часопісе «Маладосць» (у кнізе яно выйшла пад назвай «Партрэты ад д'ябла»). Такое супадзенне гаворыць пра доўгі шлях кнігі да чытача, але разам з тым можна ўяўіць, наколькі першыя творы аўтара за гэты час былі дапрацаўваны і палепшаны.

У «Замку з люстронай залай» вы не знайдзеце прадмовы ці пасляслоўя, якія б больш паведамілі пра самога аўтара. Каб зразумець глыбіню ўсяго, пра што расказвае Лаўрэн Юрага, трэба больш даведацца пра яго. Тады стане зразумелай сувязь аўтара з гісторыяй, знаёмства з архіўнымі, рэдкімі выданнямі, якія вяртаюць нас у самую глыбіню стагоддзя.

Лаўрэн Юрага (Юрый Мікалаевіч Лаўрык) — бібліятэкær, кнігазнаўца, наўковец. Працуе ў Нацыянальным гістарычным музеі, даследчык старажытных і рэдкіх дакументаў. Вучыўся ў Любінскім каталіцкім універсітэце, дзе атрымаў наўковое званне магістра тэалогіі, дадаткова вывучаў гісторыю.

Пачынаў аўтар свой творчы шлях у 1990-я з невялікіх абразкоў «Касмічны эцюд» і «Здань», якія выйшлі ў газете «Кнігарня» і часопісе «Маладосць». Апавяданні Лаўрэна Юрагі друкаваліся ў часопісах «Маладосць», «Калосьсе», «Акно». Разам з наўковымі артыкуламі, даследаваннямі кніжнай спадчыны нашай краіны пісаў ён і мастацкія творы, таму так доўга не магла выйсці яго першая мастацкая кніга.

Часопіс «Маладосць» у свой час называў Лаўрэна Юрагу «творцамі гістарычных стылізацый», які не проста ідзе

пратаптанымі сцежкамі вялікай колекцыі пісьменнікаў гістарычнага жанру, што сёння займае значнае месца ў прыгожым пісьменстве. Ён шукае сваю дарогу, якой стаў зварот да архаічнай мовы, але ж яго мова стылізаваная, падобная да старажытнай. Як гаворыць сам пісьменнік, яна павінна быць зразумелай чытачу. Некаторыя складаныя словаў ў кнізе Юрага тлумачыцца: «лічына», «канверсаваць», «пратэстцыя», «прынцыпал», «дэлінквент», «галаушчына». Большасць з растлумачаных слоў — тэрміны, якія цяпер не выкарыстоўваюцца. Але сустракаюцца словаў, якія передаюць звыклыя нам сэнсы, аднак у кнізе гучыць панішаму: бабіц, пісьмёны, сяйво, здрайца, мніх. І гэтаму ёсць тлумачэнне.

Вось што распавядае пісьменнік: «Задача аўтара гістарычнай прозы не ў пісанні на тагачаснай гаворцы — ён проста павінен так «прышчапіць» даўнія словаў да галінкі сучаснай беларускай мовы, каб яны на ёй закрасавалі».

«Замак з люстронай залай» складаецца з Кнігі праклёнай, Кнігі ваўкоў і Кнігі здарэнняў. У гэтай сістэме апавяданні як малюнкі далучаюцца адно да аднаго, непажадана парушаць іх паслядоўнасць, таму і чытаць неабходна кожны твор адзін за адным. На выбар траітай сістэмы з назавамі асобных кніг зборніка паўплывалі любімымі аўтарамі кнігі Хорхе Луїса Борхеса — аргенцінскага пісьменніка першай паловы XX стагоддзя, які ў невялікіх празаічных фантазіях выказаў развагі на філасофскія праблемы, і часта яны прымалі форму прыгодніцкіх ці дэтэктывных гісторый. Несумненна, за аснову назваў цыклау кніг Лаўрэн Юрага ўзяў назавы кніг Борхеса «Кніга песька» ці «Кніга ада и рапа» (складальнікі — Х. Л. Борхес, А. Бой Касарэс).

Назаву кнігі «Замак з люстронай залай» неабходна ўспрымаць не як гістарычную архітэктурную каштоўнасць, элемент готыкі і падзеяў мінульых стагоддзяў, а як люстроную сувязь паміж усімі апавяданнямі кнігі. Яна нагадвае сабой стужку Мёбіуса, дзе назіраюцца паўторы і пераклічка паміж героямі: раздзелы апавяданняў адзін аднаму ў розных кнігах. Напрыклад, раздзел «Людзі» Кнігі праклёнай перагукаецца ў стужы з раздзелам «Твары» Кнігі здарэнняў. У цэнтры,



як у стужцы, павінна быць паўтарэнне падзеяў і герояў, але яны не ідэнтычныя, хутчэй сутыкаюцца, адлюстроўваючы і пераламляючы адно аднаго як у лютэрку.

Стыль аўтара фарміраваўся з першага апавядання. Пры напісанні «Партрэта» складвалася разуменне того, што зацікаўці чытача можа нечаканая развязка падзеяў. Гэта дало Лаўрэну Юрагу магчымасць інтрыгаваць і трymаць у напруженні, а ў канцы твора — здзвінці нечаканым завяршэннем. Увагу чытача прыцягваюць непрадказальныя элементы, асабліва ў канцы твора, дзякуючы якім ствараеца эффект падманутага чакання. Такія развязкі сустракаюцца ў большасці твораў, уражваюць канцоўкі апавяданняў «Праклён святара», «Вадар», «Шкляная прызма» і інш.

Героямі апавяданняў з'яўляюцца гістарычныя асобы, якія жылі ў Вялікім Княстве Літоўскім: Кашпар Эйсімонт, Пацей Тышковіч, Валерыян Сакалоўскі. Аўтар знаходзіў старажытныя дакументы, з якіх браў цікавыя факты, што клаліся ў аснову апавядання. І каб надаць гэтым фактам подых рэальнасці, ён выкарыстоўваў асобныя выпадкі з уласнага жыцця. Такім творамі сталі апавяданні «Манускрыпт», «Сямівечнік», «Сыгнет», «Крыся», «Корд», «Родавае гняздо», «Шкляная прызма».

І гэта гаворыць аб tym, як глыбока аўтар пераасэнсоўвае свае асабістыя падзеі, што навываюць пэўныя малюнкі, раскрываюць жаданні герояў. Правобразам асобных персанажаў нярэдка выступае сам аўтар; толькі некаторыя эпізоды ці падзеі жыцця зменены творчай фантазіяй.

Захапляе апавяданне «Сыгнет» — образы духаў, прывідаў, якія спажываюць энергію людзей. Сыгнет валодаў таўской моцай, што даваў магчымасць адганяць злыя сілы, «несці людзям дабро». Але ў што такім чынам магло ператварыцца жыццё ўладальніка пярсцёнка, які карыстаўся яго сілай і дапамагаў людзям? Вось што піша аўтар у апавяданні: «Я закінуў вучобу, перастаў бачыцца з сябрамі, расстаўся з Чэсая... а ўсё ж аднойчы спыніўся, дарэшты высмактаны бясконцай і безвыніковай барацьбой».

Веды навукоўца, кнігазнаўцы далі магчымасць Лаўрэну Юрагу ўбачыць у сабе пісьменніка. У адной асобе спляліся наўковыя веды і творчая фантазія, што даюць аснову для апрацоўкі гістарычных фактаў, падзеяй даўніяга мінулага. У аснове апавяданняў «Манускрыпт», «Кашпар Эйсімонт», «Воўк і Тур», «Сыгнет» старажытныя рукапісы, манускрыпты, пра якія піша пісьменнік. У апавяданні «Манускрыпт» выдатна падкрэслены веды аўтара: «Вось нарэшце табе ўдалося адгарнуць першы аркуш рукапісу, і ўжо можна бачыць дробныя шыўкі, якімі злучаны між сабой кавалкі пергаменту. Тэкт занатаваны квадратным габрэйскім пісьмом, і таму манускрыпт папярэдне атрыбутаваны як “Тора”, то-бок біблейскае “Пяцікніжжа”...».

Ці магчыма такія апавяданні адрасаваць юнаму чытачу? Хіба толькі начытанаму, абазнанаму ў гісторыі, бо многія тэксты складаныя для разумення. Тая сістэма і глыбіня закранутых гістарычных падзеяў іншы раз застаецца завулавіланай, таму адразу цяжка зразумець, якую ідэю даносіць пісьменнік.

Што ж, застаецца толькі пажадаць аўтару і далей ісці сцяжынкай, якую ён абраў, бо творы Лаўрэніа Юрагі пакідаюць непаўторнае уражанне.

Таццяна АРЦЮХОВА